

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНК БССР

№ 173 (6149) | 28 ліпеня 1938 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

**Учора Сесія Вярхоўнага Савета БССР выбрала Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР у складзе старшыні Прэзідыума, 2 намеснікаў старшыні, сакратара і 15 членаў Прэзідыума. Старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР выбран дэпутат Нікіфар Якаўлевіч НАТАЛЕВІЧ. Вярхоўны Совет БССР віталі дэлегацыі рабочых, работніц, калгаснікаў, калгасніц, інтэлігенцыі і служачых БССР і пагранічных войск НКВД.**



Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР, выбраны на Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР. У першым радзе (злева направа): члены прэзідыума — В. М. Ягодкін, Н. Я. Вінакурава; намеснік старшыні прэзідыума С. П. Мельнік, старшыня прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. Я. Наталевіч, намеснік старшыні прэзідыума С. І. Мальцаў, член прэзідыума С. І. Марозаў. Другі рад: член прэзідыума О. А. Немчанка, сакратар прэзідыума Л. Е. Палкоў, члены прэзідыума — О. К. Шарно, Д. Ф. Маркін, М. П. Кавалёў, С. М. Меліх, І. Д. Кавалькоў, П. К. Панамарэнка, К. І. Назлоў, А. І. Акулінак, М. М. Баранова, А. П. Матвееў, Д. Е. Назчанак. Фото С. Грына.

## РАШУЧА ўЗНЯЦЬ ТЭМПЫ КАМБАЙНАВАЙ УБОРКІ

Сельская гаспадарка нашай краіны аснашчана багатай паркам выдатных, зробленых на нашых савецкіх заводах, машын. Назаўсёды знікла прымыўная ўбогая тэхніка — драўляны плуг і саха, як і знікла жабрацтва і босраўе, якія заўсёды прасядалі працоўнае сялянства царскай Расіі. Трактары, камбайны, льнацерабілі, складаныя малатарні сталі самымі папулярнымі машынамі ў калгаснай вёсцы. Яны аблігваюць працу савецкага сялянства, забяспечваюць высокую тэмпу і якасць усіх сельскагаспадарчых работ. На калгасных палях Савецкага Саюза ціпер працуе 120 тысяч камбайнаў. Каб узяць сабе ролю машын ва ўборцы ўраджаю, дастаткова прывесці наступную лічбу: з 1.719.823 гектараў азімых і яравых калгасных, якія павінны быць убраны ў калгасных рэспубліцы, больш 1.220 тысяч убіраецца на машынах МТС і калгасаў.

Лёгка раён падыходзіць да завяршэння ўборкі азімых і ранніх яравых. Між тым, па сутнасці камбайны яшчэ вельмі мала што зрабілі. Прычына — у адсутнасці тэхнічнай дапамогі камбайнерам, у нераспаўсюджанні дэфектных МТС. 19 ліпеня камбайнер і трактарыст прыехалі ў калгас імя Дзежынскага, а старшыня калгаса тав. Атропчанка на поле не з'явіўся, людзей для абслугоўвання камбайна не выначыў, участак для камбайнавай ўборкі не падрыхтаваў. Праўдзіна калгаса не забяспечыла камбайнераў прадуктамі і кватэрай. І вось гэты і яму падобныя факты прамога сабатажу камбайнавай ўборкі не ўстрыжвалі ні дырэктара МТС, ні сакратара райкома партыі тав. Банцускага.

У сваёй гістарычнай прамоўе на нарадзе перадавых камбайнераў і камбайнерак і снежня 1935 года таварыш Сталін гаварыў: «Асабліваю ўвагу трэба звярнуць на камбайны і на камбайнераў. Вы ведаеце, што самая адважная справа ў аэраўнай гаспадарцы ўборка. Уборка — справа сёваўная і яна не любіць чакаць. Сабраў сёвачасова — выйграў, спазніўся ва ўборцы — праіграў. Значэнне камбайна заключалася ў тым, што ён дапамагае ўбраць ураджай сёвачасова. Гэта вельмі вялікая і сур'ёзная справа, таварышы. Але значэнне камбайна гэтым не абмяжоўваецца. Яго значэнне заключаецца яшчэ ў тым, што ён пазбаўляе нас ад грамадскіх страў».

Сур'ёзныя сігналы аб зрыве камбайнавай ўборкі, аб адсутнасці тэхнічнай дапамогі камбайнерам, аб слабасці палітычна-масавай работы сярод іх паўстаюць з МТС Копыльскага, Выхавскага, Хойніцкага, Чырвонаслабодскага, Брагінскага, Шклоўскага, Клімавіцкага і іншых раёнаў.

Перадавыя камбайнеры рэспублікі, улічваючы гэта ўказанне таварыша Сталіна, не толькі выконваюць, але і перавыконваюць устаноўленыя нормы выпрацоўкі. Яны паказваюць узоры большыскай работы ў гонар праходзячай зараз Сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Уборка ўраджаю ў разгары. Ціпер агульнавядома, што ўраджай атрымаў на славу. Гэта, зразумела, атрыманы факт, новай буйнай перамога калгаснага ладу. Гэта крыніца далейшага росту магутнасці нашай радзімы, замочнасці і культурнасці працоўных нашай краіны. Але вырастае высока ўраджай — гэта яшчэ мала. Яго трэба ўбраць без страў і добра захаваль. Партыя і ўрал не раз папярэджвалі, што барацьба са страўмі — галоўнае ва ўборцы.

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

аб пасяджэнні Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР першага склікання 27-га ліпеня 1938 года

27-га ліпеня, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Дома ўрада адбылося 4-е пасяджэнне Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР першага склікання. Старшыня Сесіі Вярхоўнага Савета БССР дэпутат Грэх Н. Г. Першым пытаннем разглядаецца пункт 4 парадку дня — аб пакрыцці дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР выдаткаў, звязаных з выкананнем дэлегацыйных абавязкаў. Па прапанове дэпутата ад Паліцкай гарадской выбарчай акругі Віцебскай вобласці **Уралавіч Еўдакі Ільічына** Вярхоўны Совет БССР прымае наступную пастанову:

1. Устанавіць для дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР пакрыццё выдаткаў, звязаных з выкананнем дэлегацыйных абавязкаў, штомесячна па 500 руб.
2. Для пакрыцця выдаткаў дэпутатаў за перыяд Сесіі Вярхоўнага Савета БССР устанавіць сутачныя ў размеры 75 руб.
3. Устанавіць для дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР пастаянныя білеты на права бесплатнага праезду па ўсіх чыгуначных і вольных шляхах БССР.
4. Прадугледзець па каштарысу Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР вопіску ў распараджэнне 100 тысяч руб.

- Сакратар прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
4. **ПАПКОУ Лазар Еўдзіміевіч** — дэпутат ад Ходасавіцкай выбарчай акругі, Магілёўскай вобласці.
  - ЧЛЕНЫ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОўНАГА САВЕТА БССР**
  5. **ПАНАМАРЭНКА Панцелеймон Нандрацьевіч** — дэпутат ад Віцебскай-Кадзінскай выбарчай акругі.
  6. **МАРОЗАУ Сяргей Іванавіч** — дэпутат ад Цымавіцкай выбарчай акругі, Менскай вобласці.
  7. **КАВАЛЬНОУ Іван Давідавіч** — дэпутат ад Брагінскай выбарчай акругі, Палескай вобласці.
  8. **МАТВЕЕУ Александр Паўлавіч** — дэпутат ад Ленінскай выбарчай акругі г.р. Менска.
  9. **МАРКІН Дзмітрый Фёдаравіч** — дэпутат ад Калінкавіцкай выбарчай акругі, Палескай вобласці.
  10. **КАЗАЧОНАК Дзмітрый Еўдзіміевіч** — дэпутат ад Бешанковіцкай сельскай выбарчай акругі, Віцебскай вобласці.
  11. **НАЗЛОУ Кірыл Ісідаравіч** — дэпутат ад Высоцкай выбарчай акругі, Магілёўскай вобласці.
  12. **ЯГОДНІН Васіль Міхайлавіч** — дэпутат ад Выхавскай гарадской выбарчай акругі, Магілёўскай вобласці.
  13. **ШАРНО Ольга Канстанцінаўна** —

- дэпутат ад Самаквалавіцкай выбарчай акругі, Менскай вобласці.
  14. **МЕЛНІХ Сяргей Міхеевіч** — дэпутат ад Гомельскай-Кіраўскай выбарчай акругі.
  15. **ВІНАКУРАВА Надзежда Філаўлаўна** — дэпутат ад Кіраўскай выбарчай акругі, Магілёўскай вобласці.
  16. **НЕМЧАННА Ольга Афанасьеўна** — дэпутат ад Віцебскай-Кіраўскай выбарчай акругі.
  17. **АКУЛЕНАК Анна Іосіфаўна** — дэпутат ад Магілёўскай-Ленінскай выбарчай акругі.
  18. **КАВАЛЕУ Міхал Пракоф'евіч** — дэпутат ад Каладзішчанскай выбарчай акругі, Менскай вобласці.
  19. **БАРАНОВА Марыя Міхайлаўна** — дэпутат ад Свяціславінскай выбарчай акругі, Гомельскай вобласці.
- На пасяджэнні Вярхоўнага Савета БССР прыбылі дэлегацыі ад рабочых, работніц, калгаснікаў, калгасніц, інтэлігенцыі і служачых і ад пагранічных войск НКВД.
- Ад імя дэлегацыі часовага грамадзянска-рабочага фронту Вярхоўнага Савета БССР прыбылі дэлегацыі тав. Афанасьева, ад дэлегацыі калгаснікаў БССР — тав. Лысенка, ад рабочых і ІТР фабрык і заводаў — тав. Жылінскі, майстар завода імя Варашылава.
- На гэтым чапяртае пасяджэнні Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР закрываецца.

## АБ УСЕСАЮЗНЫМ ПЕРАПІСЕ НАСЕЛЬНІЦТВА 1939 ГОДА

Пастанова Савета Народных Камісараў СССР

Совет Народных Комисаров Союза ССР постановляет:

1. Провести Усеаюзное перепись населения на день 17 студежня 1939 года.
2. Перепись провести одновременно по всей территории Союза ССР, ахватушиши все находящиеся на этой территории населенные пункты, как в административных, так и в административных границах.
3. Установить, что переписи населения являются государственными, включающими все население, проживающее в границах территории, за исключением временных жителей, находящихся в пути, а также лиц, находящихся в пути, а также лиц, находящихся в пути.
4. Завершить перепись населения в срок, установленный в инструкции по ее проведению.
5. Установить, что перепись населения является государственной, включающей все население, проживающее в границах территории, за исключением временных жителей, находящихся в пути, а также лиц, находящихся в пути.
6. Установить, что перепись населения является государственной, включающей все население, проживающее в границах территории, за исключением временных жителей, находящихся в пути, а также лиц, находящихся в пути.

Проверку правильности учета населения провести с 24 студежня по 2 лютага 1939 года ў гарадскіх населеных і з 27 студежня па 5 лютага 1939 года — у сельскіх населеных пунктах.

7. Непосредственно в организации переписи участвуют представители районных инспекций народного хозяйства.
8. При проведении переписи населения в районах народного хозяйства и в учреждениях народного хозяйства должны быть созданы специальные комиссии, состоящие из представителей районных инспекций народного хозяйства и представителей учреждений народного хозяйства.
9. Для комплектования кадров переписи населения должны быть созданы специальные комиссии, состоящие из представителей районных инспекций народного хозяйства и представителей учреждений народного хозяйства.
10. Установить, что перепись населения является государственной, включающей все население, проживающее в границах территории, за исключением временных жителей, находящихся в пути, а также лиц, находящихся в пути.

Проверку правильности учета населения провести с 24 студежня по 2 лютага 1939 года ў гарадскіх населеных і з 27 студежня па 5 лютага 1939 года — у сельскіх населеных пунктах.

7. Непосредственно в организации переписи участвуют представители районных инспекций народного хозяйства.
8. При проведении переписи населения в районах народного хозяйства и в учреждениях народного хозяйства должны быть созданы специальные комиссии, состоящие из представителей районных инспекций народного хозяйства и представителей учреждений народного хозяйства.
9. Для комплектования кадров переписи населения должны быть созданы специальные комиссии, состоящие из представителей районных инспекций народного хозяйства и представителей учреждений народного хозяйства.
10. Установить, что перепись населения является государственной, включающей все население, проживающее в границах территории, за исключением временных жителей, находящихся в пути, а также лиц, находящихся в пути.

Проверку правильности учета населения провести с 24 студежня по 2 лютага 1939 года ў гарадскіх населеных і з 27 студежня па 5 лютага 1939 года — у сельскіх населеных пунктах.

7. Непосредственно в организации переписи участвуют представители районных инспекций народного хозяйства.
8. При проведении переписи населения в районах народного хозяйства и в учреждениях народного хозяйства должны быть созданы специальные комиссии, состоящие из представителей районных инспекций народного хозяйства и представителей учреждений народного хозяйства.
9. Для комплектования кадров переписи населения должны быть созданы специальные комиссии, состоящие из представителей районных инспекций народного хозяйства и представителей учреждений народного хозяйства.
10. Установить, что перепись населения является государственной, включающей все население, проживающее в границах территории, за исключением временных жителей, находящихся в пути, а также лиц, находящихся в пути.

# ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА БССР 1-га СКЛІКАННЯ

## ПАСЯДЖЭННЕ 26 ЛІПЕНЯ 1938 ГОДА

### Прамова дэпутата А. П. МАТВЕЕВА

Таварышы дэпутаты Вярхоўнага Савета!

Я падтрымліваю ўнесены дэпутатам Ермаком на разгляд Сесіі прапанову аб стварэнні Менскай, Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай і Палескай абласцей. Я думаю і ўпэўнен, што дэпутаты Вярхоўнага Савета і ўсё насельніцтва Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі гэта далага і змяненне аб стварэнні абласцей сустрачаюць з паўшчэрным вылікам і зацікаўленымі вачыямі. Бо ўмацаванне сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян, бурны рост нашай сацыялістычнай прамысловасці і сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, рост матэрыяльнага дабрабыту рабочых, сялян, інтэлігенцыі, іх растуца палітычная актыўнасць настойліва выклікала неабходнасць арганізацыі абласцей у Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспубліцы для таго, каб яшчэ больш і лепш задовольняць запатрабаваны працоўных мас, каб зрабіць кіраўніцтва гаспадарчым і культурным жыццём нашай рэспублікі яшчэ больш канкрэтным, яшчэ больш аператыўным.

Наша Беларуска-Савецкая Соцыялістычная Рэспубліка мае тэрыторыю ў 123.630,5 тысяч квадратных кілометраў з насельніцтвам звыш 5 мільянаў, з 1461 сельсаветам, 8.665 калгасамі. Апрача гэтага трэба ўлічыць, што некалькі раёны (асабліва пяперашанай Палескай вобласці) разамлічаны, ад рэспубліканскага цэнтру на адлегласці 600 і больш кілометраў. Яна, што аператыўнае кіраўніцтва падітчынай і гаспадарчай дзейнасцю раёнаў і сельскіх саветаў значна затруднялася.

Стварэнне абласцей наблізіла дзяржаўныя органы ўлады да насельніцтва, раёнаў, сельсаветаў, калгасаў і да нашых прамысловых прадпрыемстваў. Стварэнне абласцей дае магчымасць канкрэтна і аператыўна кіраваць пазавымі сацыялістычнымі арганізацыямі — раённымі выканкамі, сельсаветамі, калгасамі, МТС і саўгасамі.

Стварэнне абласцей дае магчымасць вначна палепшыць абслугоўванне насельніцтва і больш быстра задовольняць яго патрабаванні і запыты. І, нарэшце, стварэнне абласцей дае велізарнае магчымасць для далейшага яшчэ больш быстрага ўздыму гаспадаркі БССР і культурна-палітычнага ўзроўню працоўных мас.

Таварышы дэпутаты! Калі ўзяць к прыкладу Менскую вобласць, то яна зараз займае плошчу ў 27.369,1 квадратных кілометраў з колькасцю насельніцтва 1.200.000 чалавек. У вобласць уваходзяць 23 раёны, 300 сельскіх і 5 гарадскіх саветаў, 2.046 калгасаў. Паёўная плошча ў нашай вобласці складае 721.929 гектараў, на калгасных палках зараз працуюць 54 МТС, у якіх налічваецца 2.034 трактары і 281 камбайн, не лічычы іншага складанага сельскагаспадарчага інвентара.

Стварэнне абласцей наблізіла саветскае кіраўніцтва да калгасаў, і гэта дае магчымасць веснаваму саўбю гэтага года правесці ў больш сціслым тэрмінах і якасна лепш, чым у мінулым годзе. У выніку праведзеных мерапрыемстваў віды на ўраджайнасць у гэтым годзе значна вышэй леташніх.

Усё гэта дазваляе рэалізаваць, што трэба забяспечыць своечасовай ўборкі ўраджаю калгаснікі Менскай вобласці.

і атрымаюць на працягу ў некалькі разоў больш хлеба і грошай, чым у мінулы год.

Таварышы дэпутаты! Менская вобласць займае адно з вядучых месцаў у прамысловасці Беларусі. Валавая прадукцыя прамысловасці Менскай вобласці за 1937 год роўна 471,1 млн. рублёў, што складае адну трэць усёй валавой прадукцыі прамысловасці Беларускай рэспублікі і пераўважыла ў 5,4 раза валавую прадукцыю усёй дарэволюцыйнай Беларусі, а па плане 1938 года валавая прадукцыя ўзрастае да 520,4 млн. рублёў, або на 10 проц. супроць фактычнага выканання плана 1937 года.

Выключна вялікі размах культурнага будаўніцтва ў вобласці. У 1937—38 навучальным годзе ў вобласці налічвалася 1.584 школы, а ў 1938—1939 годзе будзе 1.608 школ з 253.530 вучнямі. Наостаўнікаў у 1938—39 годзе будзе па вобласці 8.907, талі як на ўсёй тэрыторыі дарэволюцыйнай Беларусі было ўсяго толькі 7.164 настаўнікі. Гэты дзень даць уяўленне аб тых велізарных поспехах, якіх мы дасягнулі ў справе народнай асветы.

У выніку гэтых перамог адбываецца культурна-палітычны рост працоўных мас нашай вобласці. Гэта дазваляе рэзультатамі выбараў у Вярхоўны Савет Саюза ССР і Вярхоўны Савет Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

У Менскай вобласці 26 чэрвеня 1938 года прымаўся ўдзел у выбарах у Вярхоўны Савет БССР 99,79 проц. усіх выбаршчыкаў, аднадушна аддаўшы свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і бешартыяных.

Гораду Менску — сталіцы ордэнаноснай Савецкай Беларусі — з боку Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) былі акаваны высокі гонар і давер. Па гораду Менску балатываўся ў наш Беларускі сацыялістычны парламент праводзі народнаў, рулявы міжнароднага рабочага руху, наш родны і вялікі Сталін (усе ўстаюць; громкія, доўга не змаўкаючыя апладысменты. Волкічы: «Таварышу Сталіну ура», «Другу беларускага народа вялікаму Сталіну ура», «Вялікаму Сталіну ура!» і яго баявыя саратнікі — таварышы Молатаў і Варашылаў. (Громкія апладысменты).

Працоўныя горада Менска апраўдалі гэта высокае давер'е нашай партыі і адказалі ў дзень выбараў 26 чэрвеня 100-процантнай уйкай на выбарчыя ўчасткі і ўсе, як адзін, аддалі свае галасы за вялікага Сталіна (усе ўстаюць, бурныя доўга не змаўкаючыя апладысменты. Волкічы: «Вялікаму Сталіну ура!» і яго бліжэйшых саратнікаў таварышаў Молатава і Варашылава. (Громкія апладысменты).

Гэта — лепшы паказальнік бліскучай перамогі сталінскага блока камуністаў і бешартыяных.

Гэта — лепшы паказальнік правільнасці генеральнай лініі партыі Леніна — Сталіна, правільнасці палітыкі саветскага ўрада.

Беларускі народ выражае гарачую прызнальнасць брацкаму рускаму народу, які пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна аказаў нам найвялікшае падтрыманне і дапамог разграміць нямецка-польскіх акупантаў і падняць нашу краіну з галечы і запустэня да занячых вышніх сацыялізма.

Таварышы дэпутаты! Калі ў царскай Расіі адміністрацыйны падзел служыў зброяй прыгнечання мас і ўваквечання ўлады эксплуатацый, то ў нас, у нашай сацыялістычнай краіне, стварэнне новага адміністрацыйнага падзелу, стварэнне абласцей з'яўляецца сродкам далейшага ўздыму сацыялістычнай гаспадаркі, далейшага ўздыму заможнасці працоўных і далейшага росту новых кадраў са стыханаўцаў фабрык, заводаў і сацыялістычных палёў.

Таварышы дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР! Наша рэспубліка знаходзіцца на заходняй граніцы нашага вялікага неасяжнага Саюза. Перад фактам капіталістычнага акружэння мы павінны ўмацаваць нашы граніцы так, каб ні адна шпіёнская гадзіна, ні адзін з фашысцкіх лаўтчыкаў не праніклі на нашу свяшчэнную саветскую зямлю.

Стварэнне абласцей з'яўляецца адной з неабходных умоў для ператварэння БССР у непрыступную больш-вядучую крэпасць Саветскага Саюза на заходніх рубяжах.

Вось чаму я, ад імя дэпутатаў Менскай вобласці, падтрымліваю прапанову дэпутата Ермака аб стварэнні ў БССР ліч абласцей і праў унесці адпаведныя змены ў Канстытуцыю Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Таварышы дэпутаты! Я падтрымліваю прапанову тав. Ермака аб унясенні змен у арт. 25 Канстытуцыі Беларускай ССР.

Гэтыя змены выражаюць жаданні шырокай працоўнай мас усіх нацыянальнасцей нашай рэспублікі, выказаныя ў іх халайніцтвах перад урадам БССР.

Леніна-сталінская нацыянальная палітыка агураўтала народы СССР, змацавала іх неразрывныя ўзаемнае дружбы і дапамогі. Гэта велізарнае заваяванне сацыялістычнай рэвалюцыі. Дзякуючы гэтай дружбе і ўзаемнай дапамозе, раней прыгнечаныя акраіны былой царскай Расіі сталі перадавымі, ордэнаноснымі рэспублікамі, развілі сваю сацыялістычную прамысловасць і сельскую гаспадарку, сваю культуру, нацыянальную форму і сацыялістычную па амету.

Мы бачым гэта і на прыкладзе Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі, неадмяная частка магутнага Саветскага Саюза — Савецкая Беларусь, пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна, пры дапамозе брацкага рускага народа, не толькі вываляла сваю зямлю ад фашысцкіх і памешчыкаў, але і перамаглі і беларускіх банд, але і перамаглі яе ў квітнюючую краіну з высокаразвітай прамысловасцю і сельскай гаспадаркай.

Беларуская мова стала яшчэ больш блізкай і араумелай нешматлікім нацыянальным меншасцям, якія працяваюць на тэрыторыі БССР.

Выбаршчыкі ў шматлікіх халайніцтвах перад урадам БССР просіць рэарганізаваць пэлы рад напосветаў у Беларускай ССР, пленум Галіцка-Мызскага нацыянальнага латыскага сельсавета і Клімавіцкага райвыканкома халайніцтва аб рэарганізацыі Галіцка-Мызскага сельсавета.

Вось пленум Кублицкага нацыянальнага ўрэйскага меса-чэкавага савета і Ушацкага райвыканкома халайніцтва аб рэарганізацыі Кублицкага сельсавета. Савецкі і партыйны арганізацыі Жлобінскага і іншых раёнаў просіць рэарганізаваць ралнацыянальных польскіх сельсаветаў у Беларускай, бо ў гэтых сельскіх саветах большасць насельніцтва беларусы. Гэтыя нацыянальныя саветы былі арганізаваны і супроць жадання самага насельніцтва, са шкідлівымі мэтамі.

Таварышы дэпутаты! Расце і мацнее дружба народаў СССР. Ніколі яшчэ не была так моцна цяга працоўных усіх нацыянальнасцей да рускай мовы. Многім дэпутатам вядома, што пры прыёме веданне рускай мовы было прынятае верхавіні нацыянальнай буржуазіі, памешчыкаў і папоў; ім патрэба было гэта для таго, каб разам з вялікадзяржаўнай буржуазіяй замацаваць сваё панаванне над народам, над рабочымі і сялянамі.

Зусім іншае становішча вараз. Мы бачым велізарную цягу да рускай мовы ва ўсіх нацыянальных рэспубліках. Гэта цяга зусім араумела. Працоўныя нашай рэспублікі добра ведаюць, якую гістарычную ролю адіграў рабочы клас Расіі ў справе вызвалення народаў Саветскага Саюза ад нацыянальнага гнёту і нацыянальнай няроўнасці, якую велізарную дапамогу аказаў ён у справе прамысловага і культурнага росту ўсіх нацыянальных рэспублік і ў тым ліку і БССР.

Наш народ хоча ведаць рускую мову, мову вялікага рускага народа, стварыўшага самую багатую ў свеце сацыялістычную культуру з вышэйшым не дасягнемем — ланінізмам.

Ворагі народа — траіцкіска-бухарысцкія агенты фашызма — прабавалі разбурыць вялікую дружбу народаў СССР. Яны ўсімі сродкамі імкнуліся сарваць вывучэнне рускай мовы ў нацыянальных рэспубліках, паклінічалі на рускі народ, на рускую культуру, хапелі паважыць іншыя народы Саюза з рускімі народам. Ажыццяўляючы сваю подлую школьніцкую, падрыўную работу, гэтыя ланіўжыны псы фашызма хапелі дыскредытаваць нацыянальную палітыку нашай партыі, падарваць давер'е мас да партыі і тым самым падрыўтаваць глебу для рэстаўрацыі капіталізма і заняволення рабочых і сялян.

Усе спробы фашысцкіх поўў разбурыць крэпасць інтэрнацыяналізма і салідарнасць працоўных нашай краіны, іх ўзаемную дружбу, іх адданасць партыі Леніна — Сталіна пацярпелі крах. Асноўны амяіныя гнёды фашысцкіх ахрэнак разгромлены і знішчаны. І надалей усякая спроба агентаў фашызма разбурыць вялікую дружбу народаў будзе своечасова выкрыта, і ворагі народа будуць сірты з твару саветскай зямлі.

Руская мова па праву з'яўляецца дзяржаўнай мовай нашай рэспублікі.

Вось чаму я падтрымліваю прапанову дэпутата Ермака аб змене артыкула 25 Канстытуцыі БССР.

Таварышы дэпутаты, гэтыя змены ў артыкуле 25-м Канстытуцыі БССР ні ў якой ступені не азначаюць уплалення праваў асобных нацыянальных меншасцей, якія працяваюць на тэрыторыі БССР, якім забяспечана поўнае права свабоднага развіцця на сваёй роднай мове і свабоднае карыстанне роднай мовай ва ўсіх нашых саавай роднай мовай в школах, клубах, бешіях установах. Работа школ, клубаў і бібліятэк, выданне газет, журналаў і кніг на ўсіх мовах нацыянальнасцей, поўнаасяляючы Савецкую Беларусь, поўнаасяляючы забяспечваюцца. Усякая ўпчаласнасць забяспечваюцца. Усякая ўпчаласнасць забяспечваюцца. Усякая ўпчаласнасць забяспечваюцца.

Таварышы дэпутаты, я таксама ўношу прапанову аб змене арт. 119 Канстытуцыі БССР — аб змене нашага дзяржаўнага герба.

Дзяржаўны герб з'яўляецца сімвалам, адлюстроўваючым дзяржаўны лад, у эпоху парыва герб з'яўляўся эмблемай драпежнай палітыкі вядучага імперыялізма і прыгнечання нацыянальнасцей.

Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, якая вызваліла паднявольныя народы і стварыла ўладу рабочых і сялян, устанавіла свой сімвал у новым саветскім гербе з абразжон-нем сярпа і молата — эмблемы працы, з дэвізам — «Пролетары ўсіх краін, алуайцеся!».

Дзяржаўны герб Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі, які з'яўляецца сімвалам нашай дзяржавы, павінен адлюстроўваць сапраўднасць Беларускай рэспублікі.

Па-першае, у сувязі з прапановай аб змене арт. 25 нашай Канстытуцыі аб астаўленні двух дзяржаўных моваў — рускай і беларускай — трэба на гербу зрабіць надпіс: «Пролетары ўсіх краін, алуайцеся!» таксама на двух мовах — рускай і беларускай.

Па-другое, на нашым дзяржаўным гербе абразжон вянюк, які з правага боку складаецца з дубовай веткі, што не адлюстроўвае сапраўднасць нашай рэспублікі.

Беларусь з'яўляецца індустрыяльна-калгаснай краінай. У сельскай гаспадарцы пераважаючая большасць пасеву зерных і тэхнічных культур — жыта, лён, канюшына. Усё гэта з'яўляецца асноўным багаццем у сельскай гаспадарцы, што і павіна быць адлюстравана ў дзяржаўным гербе Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі. Таму я ўношу прапанову аб унясенні змены ў наш дзяржаўны герб — змяніць вянюк з дубовымі лісьцямі вянюк з жытніх каласоў, пераплаценых ільном.

Я ўпэўнен, што прыняцце Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР гэтых змен у Канстытуцыі БССР арт. 25 і арт. 119 будзе спатканам нашым народам з вялікім алабраанем.

Няхай жыве вялікая дружба народаў Саветскага Саюза!

Няхай жыве вялікі рускі народ!

Няхай жыве партыя Леніна — Сталіна!

Няхай жыве наш вялікі Сталін!

(Усе ўстаюць. Бурныя апладысменты, пераходзячы ў асацыю ў гонар любімага таварыша Сталіна. Волкічы: «Таварышу Сталіну ура!»; «Нашаму правядуры і настаўніку таварышу Сталіну ура!»).



У зале пасяджэння Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР. На здымку: у першым радзе — маёр Т. В. КАЛІНІЧАЎ, М. А. СІЯПАНАВА і Н. А. РЫБАКОЎ. Фото С. Грына.

## 35-годдзе ДРУГОГА З'ЕЗДА РСДРП

### Другі з'езд РСДРП

Другі з'езд Расійскай сацыяльна-дэмакратычнай рабочай партыі (Брусель — Лондан, 30 ліпеня—23 жніўня 1903 г.) займае выключна вялікае месца ў гісторыі арганізацыйнага рабочага руху, у гісторыі рускай рэвалюцыі. Другі з'езд партыі праходзіў у абстаноўцы пераламу ў развіцці міжнароднага рабочага руху ў выніку пераходу капіталізма ў яго апошняе стадыю — імперыялізм, у абстаноўцы нарастання рэвалюцыйнага руху ў Расіі і ператварэння рускага рабочага класа ў авангард міжнароднага рэвалюцыйнага пролетарыята.

Рабочы рух у Расіі к пачатку XX стагоддзя ўзнімаецца на вышэйшым ступені. 1 мая 1900 г. 10 тысяч рабочых Харкова вышлі на дэманстрацыю з рэвалюцыйнымі лозунгамі: 8-гадзінны рабочы дзень і палітычная свабода. У 1901 г. у Закаўказзі некалькі тысяч тыфіскіх рабочых пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна па-баямом адзначалі першамайскае свята. У 1901 г. першамайская стачка рабочых Обухавскага завода ў Пецярбурзе ператварылася ва ўзброеную сутычку з паліцыяй і жандармамі.

1901—1902 г. адзначаны ростам палітычных дэманстрацый у краіне. У сакавіку 1902 г. таварыш Сталін арганізаваў 6-тысячны дэманстрацыйны батумскіх рабочых, якая закончылася ўзброенай сутычкай з жандармамі і паліцыяй. Батумская дэманстрацыя, арганізаваная таварышам Сталіным, ускладнула рабочых і сялян Закаўказзя і поўдня Расіі. У лістападзе 1902 г. адбыліся буйныя стачкі і масавыя палітычныя сход, у якім прынялі ўдзел 30 тысяч рабочых Растова-на-Дану.

Батумская і растоўская дэманстрацыі 1902 г. наглядна паказалі, што рабочы клас Расіі вырас у магутную рэвалюцыйную сілу, Ленін бачыў у батумскай і растоўскай стачках і дэманстрацыях пра-лог да паўстання.

Першамайская дэманстрацыя ў Варшаве ў 1903 годзе адбывалася ў 63 гарадах Расіі. Летам 1903 г. разгарнулася ўсеагульная стачка рабочых на поўдні Расіі, у Закаўказзі — Тыфлісе, Баку, Ватуме, рабочых цэнтрах Украіны — Екацярынаславе, Одэсе і іншых гарадах. У гэтых масавых палітычных стачках і дэманстрацыях прымаў удзел звыш 200 тысяч рабочых.

Палітычны выступленні рабочага класа аказалі ўплыў на рэвалюцыйны рух сярод сялянства. У Урапейскай Расіі ў 1902 г. было 340 сялянскіх выступленняў супроць памешчыкаў і царскай улады. Адлюстраваннем рэвалюцыйнай барацьбы рабочага класа з'яўляецца рэвалюцыйны выступленні студэнцтва, выступленне земскіх дзеячоў і т. п.

Трэба было адстаць самастойнасць рабочага руху, замацаваць палітычны ўдзел у рабочым класе. Гэта магчы зрабіць толькі баявая рэвалюцыйная партыя. Але ў рабочага класа к пачатку XX стагоддзя не было яшчэ партыі з алінай праграмай, з асямі тактычнымі ўстаноўкамі, з чоткімі арганізацыйнымі прыпыткамі. Як вядома, 1 з'езд РСДРП, які адбыўся ў сакавіку 1898 г., не стварыў і не мог стварыць такой партыі. Соцыял-дэмакратычны рух быў раздроблены, ішоў саматэкам, у ім панавала саматэкаўнасць. Мясцовыя арганізацыі там-сам былі захоплены ворагамі пролетарскай палітыкі і пролетарскай партыі — так званымі эканамістамі.

агульнарускай палітычнай газеты. Ленін пачаў упорную работу над стварэннем такой газеты.

У снежні 1900 г. вышаў першы нумар «Іскры». Ленін быў арганізатарам, тварцом, душою «Іскры». Ленін ад рэдакцыі «Іскры» вёў перапіску з мясцовымі арганізацыямі ў Расіі. Няма ні аднаго пытання праграмы, стратэгіі, тактыкі і арганізацыі партыі рабочага класа, на які Ленін не даў бы адказу ў сваіх шматлікіх артыкулах у «Іскры», у журнале «Заря», у выдатнай кнізе «Что делать?» і іншых сваіх работах іскраўскага перыяда.

Ленінская «Іскра» ставіла сваёй задачай стварыць партыю рабочага класа. Для гэтага падрыхтаваўся П'езд РСДРП. Але для таго, каб гэты з'езд быў склікан, трэба было разграміць апаратурыстаў, стварыць рэвалюцыйны сацыял-дэмакратычны арганізацыі на месцах, у Расіі, выкаваць ідэяны і арганізацыйнае адзінства рэвалюцыйнай сацыял-дэмакратыі. Вось чаму Ленін у «Іскры» паставіў ранаей за ўсё вядучае: «Перш, чым аб'ядноўвацца, і для таго, каб аб'яднацца, мы павінны спачатку расчуча і паўна размежавачацца».

Трэба было ранаей за ўсё размежавачацца з эканамізмам — гэтай рускай рознавіднасцю міжнароднага апаратурыста. Ленінская «Іскра» высокая ўзяла сіяг барацьбы супроць міжнароднага апаратурыста, за рэвалюцыйны марксізм.

Ленінская «Іскра» змагалася за стварэнне баявой цэнтрызаваанай партыі, канспіратыўнай партыйнай арганізацыі, састаячай з прафесіянальных рэвалюцыйнаў, якая магла б аб'яднаць і ўзначальваць барацьбу рабочага класа і ўсё яго арганізацыі. «Даіце нам, — пісаў Ленін, — арганізацыю рэвалюцыйнаў — і мы перавернем Расію!».

Велізарнае значэнне ў справе стварэння партыі новага тыпу, зольнай вясці масы ў бой супроць парызма, супроць памешчыкаў і капіталістаў, мела кніга Леніна «Что делать?» вышывшая некалькі паазей у Закаўказзі, пераклікаўшаяся з кнігай «Что делать?» брашура таварыша Сталіна «Воскрэзь о партийных разногласиях».

У 1901 г. з розных асколкаў народніцкіх груп ствараецца дробнабуржуазная партыя сацыялістаў-рэвалюцыйнаў. Ленін накіроўвае ўсю астрату сваёй кртыі супроць асараў, асабліва — супроць асараўскага тарарызма, які з'яўляецца выражэннем антынароднай, дробнабуржуазнай тэорыі народніку і «стэрох», які робяць гісторыю і «стэрох», які пасіўна ўдзельнічае ў рэвалюцыі.

Тым больш небяспечны былі у гэты момант спробы там-сам — у Саратаве і на Урале — стварэння аб'яднаных арганізацый сацыял-дэмакратыі і сацыялістаў-рэвалюцыйнаў. Адным з правяднікоў такога бяспрыніцнага аб'яднання ў Саратаве быў Рыкаў, які пасіўна аказаўся прадэманна агентам фашызма.

Ва ўпорнай барацьбе з ворагамі рэвалюцыйнага марксізма ствараліся іскраўскія арганізацыі на месцах. Моцная ленінска-іскраўская арганізацыя сцілася ў Закаўказзі, асновалажнікам якой з'яўляўся таварыш Сталін. У лютым 1903 г. створан быў «Каўказскі сацыял-дэмакратычны рабочы саюз».

У выніку таго сацыял-дэмакратычны рабочы саюз у Расіі да «Іскры» далучыліся буйнейшыя арганізацыі РСДРП. Цяпер з'езд быў краіне неабходны.

Быў створан Арганізацыйны Камітэт па скліканню другога з'езда партыі «Іскра», яе арганізацыйны план атрымалі вялікую перамогу.

«Прамога гэтага плана заклала фундамент той згуртаванай і загартаванай камуністычнай партыі, роўнай якой не ведае свет». (Сталін) — «Ленін, як арганізатар расійскай камуністычнай партыі».

праект праграмы, прадстаўленай у пачатку 1902 г. Леніным. Усе спробы ўдзельніц абодва праекты наптурхоўваліся на супраціўленне самаўлюбівана Пыханава. У праекце Пыханава было многа буйнейшых прыціпных памылак па асноўных пытаннях рэвалюцыі.

Каб аліаніць значэнне пыханаўскіх памылак, дастацова напамініць, што ў яго праекце праграмы нічога не было сказана аб такім рашучым патрабаванні марксізма, як дыктатура пролетарыята. Ленін настаў на ўключэнні ў праграму гэтага асноўнага патрабавання рэвалюцыйнага марксізма. «Прызнанне неабходнасці дыктатуры пролетарыята самым цесным і нерозрывным чынам звязана з палажэннем Камуністычнага Маніфеста, што пролетарыят адзін толькі ёсць сапраўды рэвалюцыйны клас», — пісаў Ленін.

Ленін падверг рэзкай крытыцы пыханаўскае выкладанне ходу развіцця капіталізма. Пыханаў, з аднаго боку, у значнай ступені згігдлаваў стаючыя тэндэнцыі развіцця капіталізма, а з другога боку, змаваў асаблівасці гэтага развіцця капіталізма ў Расіі. Таму Ленін лічыў непрыемлемым увесць тып пыханаўскай праграмы. Ленін лічыў гэты праект не праграмай практычна амагаўчаюся партыі, а хутчэй праграмай для навуаччыся першага курса, «на якім гавораць аб капіталізме наогул, а яшчэ не аб рускім капіталізме».

Гэта барацьба Леніна супроць буйнейшых тэарэтычных і тактычных меншасцей памылак, награмаложных у праекце праграмы Пыханава, прымава да таго, што праграма была значна палепшана, не глядзячы на супраціўленне членаў рэдакцыі «Іскры», якія падтрымлівалі Пыханава і «не жадалі яго пакрыў



ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР 1-га СКЛІКАННЯ

Прамова таварыша П. К. ЖЫЛІНСКАГА (Працяг).

Наймітаў — трагіска-бухарынская і буржуазна-нацыяналістычная нечыст. Таварышы дэпутаты Вярхоўнага Савета! Працоўныя БССР шэраў упэўнены, што вы, выбраннікі народа, будзеце высока трымаць вялікі сцяг Леніна-Сталіна, вялікі сцяг большэвіцкай партыі, моцна будзеце памятаць наказ, які вам даў народ, які даў наш вялікі Сталін.

Будзьце, таварышы, мудрымі палітычнымі дзеячамі ленінска-сталінскага тыпу!

Будзьце такімі-ж бясстрашнымі ў бою і бязлітаснымі да ворагаў народа, як Ленін, як Сталін!

Любіце свой народ, як любіў яго Ленін, як любіў яго Сталін!

Падтрымлівайце цесную сувязь з масамі, бо ў гэтай сувязі сіла і магутнасць нашай краіны!

Не спекаючы сваіх сін, маўчыце і маўчыце абарону нашай радзімы, пярэда памятайце асаблівую адказнасць перад савецкім народам нашай рэспублікі, як баявога фартоста Савецкага Саюза на заходніх граніцах.

Беларускі народ заўсёды сваёй соцыяліст. урад, сваю родную большэвіцкую партыю, свайго вялікага правядыра, настаяніка і друга — роднага таварыша Сталіна, што ў будучыні баяў з крывавамі бандамі фашыстаў ён будзе ў перадавых рэдах савецкага народа, скрозь і ўсюды будзе сражацца за кроўную родную справу сацыялізма, за тэрэштыво кумуліна ва ўсім свеце.

Таварышы, пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна наперад да новых перамог!

Няхай жыве Вярхоўны Совет БССР! Няхай жыве і мацнее пераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве брацкі саюз і вялікая дружба народаў СССР!

Няхай жыве наша вялікая радзіма — бацькаўшчына працоўных усёго свету! Няхай жыве наша вялікая пераможная партыя Леніна-Сталіна!

Няхай жыве тварэц усенароднага шчырнага, вялікі правядыр камунізма, наш родны, любімы Сталін! Ура, таварышы! (Вокалічы сурал). Бурныя, доўга не змаўчаючы апладысменты. Усе ўстаюць. Вокалічы прывітаныя ў гонар таварыша Сталіна.



28 ліпеня група ўдзельніцаў Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР прыехала ў гасці да піянеру і піянерскага агента НА ЗДЫМКУ: гасці срод піянераў (аляса направа) дэпутат Вярхоўнага Савета СССР Н. Е. БАТЮКІН, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Н. М. БЫСТРОЎ, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР Д. Я. НАВІЦКІ, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР С. М. МЕЛІХ і ўдзельніца геранічнага беспасадкача пералёту Севастопаль-Архангельск дэпутка В. Ф. ЛАМАКА. Фото С. Грына.

ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР У ПІОНЕРСКІМ ЛАГЕРЫ ІМЯ Н. І. ЕЖОВА

Госці ўзышлі на трыбуну. Пад дружнімі гукамі песні аб Сталіне 160-ці дзяцей прафесар С. М. Меліх і дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Н. М. Быстроў, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР Д. Я. Навіцкі і ўдзельніца геранічнага беспасадкача пералёту Севастопаль-Архангельск дэпутка В. Ф. Ламака.

Жэня Архівава — прыкладная піянерка і лепшая танцаўшчыца лагера — ад імя піянераў 1-га атрала прыслалася вялікі букет жытня кветак удзельніцы геранічнага пералёту Севастопаль-Архангельск, капітану-ардынеру Веры Ламакі. Малыя дзеці Лёва Сокалаў уручыў букет Сяргею Міхевічу Меліху. Знатнаму вояху-ардынеру, дэпутату Вярхоўнага Савета СССР тав. Батуціну перадала букет Віля Саўчанка. Галя Метлю і Хавіна перадалі букеты кветак дэпутату Вярхоўнага Савета СССР лейтэнанту-ардынеру Навіцкаму і дэпутату Вярхоўнага Савета БССР, аднаму з лепшых чэкістаў тав. Быстроў.

Піянеры абступілі гэсцей. Завязалася жывая гутарка. Рэбята хацелі аб усім даведацца, пра ўсё распытаць. Самі яны наперабод расказвалі, як добра паправіліся, загарэлі, адпачылі. У кожнага з іх ёсць што расказаць аб вясёлым, змястоўным жыцці ў адным з лепшых піянерскіх лагераў БССР.

Потым рэбята ўвеслі ў прасторы атэлявай, ператворанай на гэты час у зал. Ловячы кожнае слова, яны слухалі расказ удзельніцы геранічнага пералёту Веры Фёлаўны Ламакі. Яна расказала аб пералёце, аб клопатах і дапамогах з боку любімага Сталіна. Громкія апладысменты і дружныя вокалічы «ура» ў гонар вялікага Сталіна час ад часу перарывалі яе палку прамоў.

Бясстрашнаю лётчыцу змяніў на імправізаванай трыбуне выдатны савецкі вучоў тав. Меліх. Яго прамова была выслухана дзецьмі з вялікай увагай. Аб зямонным капітаным жыцці, аб непахіснай ралучнасці савецкага народа абараніць сваё радзінае і шчаслівае жыццё пачулі піянеры ад тав. Батуціна. Двойчы ардынерскім лейтэнантам Д. Я. Навіцкі расказаў піянерам аб выхаванні новых людзей у нашай краіне.

Я з вамі аднаго пакалення, — гаворчыць тав. Навіцкі, — вырашчанага нашай партыяй, вялікім Сталіным за годзі іонавання савецкай улады. Перад намі адкрыты ўсе дарогі. Мы павінны выкарыстаць лозунг вялікага Леніна: вучыцца, вучыцца і вучыцца. Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Быстроў расказаў дзецям аб палітычных прадметках закліках ворагаў савецкага народа — трагіска-бухарынскіх і нацыяналі-фашысцкіх бандаў, аб выкарыстанні іх змяніных гэтых славянскіх чэкістамі на чале са сталінскім наркомом тав. Н. І. Ежовым пры дапамозе ўсяго савецкага народа, у тым ліку і дзяцей.

Затым піянеры паказалі прыехаўшым да іх гэсцям сваю самадзейнасць. Зусім вечаляра, калі, цёпла развітаўшыся і ўзаемна палякаваўшыся за радасную сустрэчу, госці ад'язжалі з лагера.

Радасныя, задаволеныя правядзенымі разам гадзінамі, піянеры садзіліся за смачную сінтуу вачыру. Ф. НАНСТАНЦІНАУ.

У ГОНАР ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР НОВЫ ЎЗДЫМ ПАЛІТЫЧНАЙ І ВЫТВОРЧАЙ АКТЫЎНАСЦІ

Дзень адкрыцця Першай Сесіі Беларускага сацыялістычнага парламента працоўнага Гомельскага вобласці сустрэлі новым палітычным і вытворчым уадымам.

На прадпрыемствах горада адбыліся шматлюдныя мітынгі. Працоўныя горада вітаюць выбарнікуў народа — дэпутату Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. На мітынгх рабочыя, інжынеры і служачыя бярэць на сабе канкрэтныя абавязальствы па ішча большама павышэнню прадукцыйнасці працы.

У гонар адкрыцця Сесіі брыгада малалітчыкаў заводу Гомельскага (брыгадаў тав. Гублер) і спарыўнік пачынаюць з ёй брыгада зборачніка паха (брыгадаў тав. Філіпавіч) дэманстраваць канкрэтныя абавязальствы па ішча большама павышэнню прадукцыйнасці працы.

У калгасе «Чырвоная змена», Веткаўскага раёна, дзе старшынёй ланту Вярхоўнага Савета Беларускай ССР тав. Ганчароў, закончана ўборка азімых. Калгас пачаў абмалот і здае лепшае зерне дзяржаве.

Камбайнеры Рэчыцкага МТС — тт. Какура, Асмалоўская, Будакіна і інш. МТС — тт. Новык, Жлобінскі МТС — тт. Гарален і інш. убіраюць у дзень па 18-20 гектараў замест 12 па норму.

У калгасе дэпутата СТАРОБІН. Усе 10 калгасаў Доўгаўскага сельсаведа, старшынёй якога з'яўляецца дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Спешыч Якаў Герасімавіч, поўнаасцо закончылі ўборку азімых. Асобныя калгасы пачалі абмалот збожжа новага ўраджаю і ў бліжэйшыя дні пачынуць здачу збожжа дзяржаве.

УЗБЕКСКІ АНСАМБЛЬ ПРЫЕХАЎ У МЕНСК


Учора ў Менск прыехаў ардынерскі Узбэцкі ансамбль народнай музыкі, песень і пляскаў Узбэцкага народнага артыста Узбэцкай ССР ардынерска Тахтаста Джалілава. Срод удзельніцаў ансамбля прыехалі ў Менск народныя артысты Узбэцкай ССР ардынерска Раян Якубаў, саліст балета ардынерска Раян Карымаў, Сіхар Авілаў, Назар Залд, гераў працы Ахмедьян Умарзакаў і інш. Ансамбль прыехаў у асцядзе 80 чалавек.

НАЦІСК АНГЛІІ НА ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ПРАГА, 26 ліпеня. Умяшанне англійскай дыпламатыі ў ход перагавораў аб «кодэксе нацыянальнасцей» прымае новыя формы. Як паведамылі, англійскі пасланнік у Прагу Ньютон, наведваўшы учора прэм'ер-міністра Голяку, паведамаў яму аб намерах англійскага ўрада паслаць у Чэхаславакію лорда Рэйсіма ў якасці «саветніка» ў часе перагавораў урада з судэцка-нямецкай партыяй.

АНТЫФАШЫСЦКІ ДЭМАНАСТРЦЫ У СУДЭТА-НЯМЕЦКАЙ ВОБЛАСЦІ

ПРАГА, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Учора ў гарадах Судэцка-Нямецкай вобласці адбыліся антыфашысцкія дэманстрацыі. У горадзе Зімбаўр (каля граніцы) не спадзячы на правакацыі гонайцаўскіх штурмавікоў, у дэманстрацыі, праводзенай усімі антыфашысцкімі арганізацыямі акругі, прымаў удзел 2 тыс.



Усесаюзны фізкультурны парад на Чырвонай плошчы ў Маскве 24 ліпеня 1938 г. НА ЗДЫМКУ: калона чэмпіёнаў па б'яллістцы. Фото С. Ілюкцова (СФ).

БЕЛАРУСІЯ ФІЗКУЛЬТУРНІКІ ВЯРТАУЦА ў МЕНСК

МАСКВА, 27 ліпеня. (Спец. кэр. «Звязда»). Учора на сплаходзе «Іосиф Сталін» Беларуска дэлегацыя — удзельнікі Усесаюзнага фізкультурнага парода — зрабіла паездку па каналу Масква — Волга да станцыі Хімки. Канал з яго жывацістымі берагамі і выдатнымі пабудовамі арабіў на Беларуска фізкультурнікаў вялікае ўражанне. З вялікай увагай і зацікаўленасцю яны слухалі расказы аэкурсавадоў аб гісторыі пабудовы канала.

Вечарам Маскоўскі гарадскі камітэт партыі арганізаваў у Зялёным театры парка культуры і адпачынку імя М. Горькага вялікі развітальны вечар-сустрэчу ўдзельніцаў Усесаюзнага парода з майстрамі мастацтва. У канцэрт прымаў удзел заслужаны артысты рэспублікі ардынерска Аляксей і Галіна, лаўрат міжнароднага конкурсу сярнячой ардынерска Давід Ойстрах і іншыя. У заключэнне канцэрта выступіў джаз-аркестр пад кіраўніцтвам Уітсава, які выканаў Беларуска песню «Бываеце здаровы».

Сёння, у 5 гадзін дня, спецыяльным поездам Беларуска фізкультурнікі выязджаюць у сталіцу БССР, дзе яны выступяць перад выбарнікам Беларускага народа — дэпутатамі Вярхоўнага Савета БССР.

І. МІНДЭЛЬ.

СЕНІЯ ў ТЕАТРАХ і КІНО: У памышанні Дзяржаўнага ўрабскага театра — гастролі Дзяржаўнага рускага драматычнага театра БССР — А. Балзак — МАЧАХА. Кінофільм: «Чырвоная зорка» — ПІРАМО. ГА. «Інтэрнацыяналь» — ДАЧКА РАДЗІМБЕ. Даччына кінофільм — ЗАНІМЛІВ: кіно «Парыжская Комун» (у Цэнтральным парку культуры і адпачынку) — ВРАТАР. Кіно «Спадар» — КРАПАСЦЬ У СТОПУ; кінофільм «Навіны дня» — У Савецкай сцяга (фільм у трох частках); 2) Геранічна пералёт, п'яцеліна вялікага чырвонага парода. Гастролі драмыфільма жывал Сталінскага Шафрына і рад новых нумароў.

З А Р У Б Я Ж О М

ВЯЛІКАЯ ПЕРАМОГА РЭСПУБЛІКАНСКІХ ВОЙСК У ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 27 ліпеня. (Інфармацыя «Звязда»). Рэспубліканскія часці, прадаўжаючы паспяхова развіваць наступленне ў раёне р. Эбро (усходні фронт), дакладна выконваюць план вышэйшага камандавання. Сёння яны праходзілі ўжо на 30 км. ад сваіх асноўных пазіцый. Занят рад вёсак і важных стратэгічных пунктаў. Захвачана звыш двух тысяч палонных, сярод якіх многа Італьянцаў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ. Згодна афіцыйнай зводкі іспанскага міністэрства абароны, наступленне рэспубліканскіх войск прадаўжаецца. Прасоўваюцца ў сектары паміж Меліна і Амоста, рэспубліканцы выбіваюць мяжынікуў з іх пазіцый і праследуюць праціўніка ўдоўж узбярэжжа ракі Эбро. Рэспубліканцы ўзяліся да горным хрыбце Аско, адразаючы такім чынам дарогу з Аско ў Гелдэра, і занялі амак Аско, вёскі Корбэра, Мора дэль Эбро і рад іншых.

НАЦІСК АНГЛІІ НА ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ПРАГА, 26 ліпеня. Умяшанне англійскай дыпламатыі ў ход перагавораў аб «кодэксе нацыянальнасцей» прымае новыя формы. Як паведамылі, англійскі пасланнік у Прагу Ньютон, наведваўшы учора прэм'ер-міністра Голяку, паведамаў яму аб намерах англійскага ўрада паслаць у Чэхаславакію лорда Рэйсіма ў якасці «саветніка» ў часе перагавораў урада з судэцка-нямецкай партыяй.

Як тут думаець, англійскі ўрад ставіць перад сваім «саветнікам» задачу дабіцца прыняцця дакумента, прадстаўляючага «кампраміс» паміж генлейнаўскай патрабаваннямі і выпрапаным урадам «кодэксам нацыянальнасцей». Чэхаславацкае тэлеграфнае агенства

УЗБЕКСКІ АНСАМБЛЬ ПРЫЕХАЎ У МЕНСК

Учора ў Менск прыехаў ардынерскі Узбэцкі ансамбль народнай музыкі, песень і пляскаў Узбэцкага народнага артыста Узбэцкай ССР ардынерска Тахтаста Джалілава. Срод удзельніцаў ансамбля прыехалі ў Менск народныя артысты Узбэцкай ССР ардынерска Раян Якубаў, саліст балета ардынерска Раян Карымаў, Сіхар Авілаў, Назар Залд, гераў працы Ахмедьян Умарзакаў і інш. Ансамбль прыехаў у асцядзе 80 чалавек.

НАЦІСК АНГЛІІ НА ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ПРАГА, 26 ліпеня. Умяшанне англійскай дыпламатыі ў ход перагавораў аб «кодэксе нацыянальнасцей» прымае новыя формы. Як паведамылі, англійскі пасланнік у Прагу Ньютон, наведваўшы учора прэм'ер-міністра Голяку, паведамаў яму аб намерах англійскага ўрада паслаць у Чэхаславакію лорда Рэйсіма ў якасці «саветніка» ў часе перагавораў урада з судэцка-нямецкай партыяй.

АНТЫФАШЫСЦКІ ДЭМАНАСТРЦЫ У СУДЭТА-НЯМЕЦКАЙ ВОБЛАСЦІ

ПРАГА, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Учора ў гарадах Судэцка-Нямецкай вобласці адбыліся антыфашысцкія дэманстрацыі. У горадзе Зімбаўр (каля граніцы) не спадзячы на правакацыі гонайцаўскіх штурмавікоў, у дэманстрацыі, праводзенай усімі антыфашысцкімі арганізацыямі акругі, прымаў удзел 2 тыс.

УЗБЕКСКІ АНСАМБЛЬ ПРЫЕХАЎ У МЕНСК

Учора ў Менск прыехаў ардынерскі Узбэцкі ансамбль народнай музыкі, песень і пляскаў Узбэцкага народнага артыста Узбэцкай ССР ардынерска Тахтаста Джалілава. Срод удзельніцаў ансамбля прыехалі ў Менск народныя артысты Узбэцкай ССР ардынерска Раян Якубаў, саліст балета ардынерска Раян Карымаў, Сіхар Авілаў, Назар Залд, гераў працы Ахмедьян Умарзакаў і інш. Ансамбль прыехаў у асцядзе 80 чалавек.

НАЦІСК АНГЛІІ НА ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ПРАГА, 26 ліпеня. Умяшанне англійскай дыпламатыі ў ход перагавораў аб «кодэксе нацыянальнасцей» прымае новыя формы. Як паведамылі, англійскі пасланнік у Прагу Ньютон, наведваўшы учора прэм'ер-міністра Голяку, паведамаў яму аб намерах англійскага ўрада паслаць у Чэхаславакію лорда Рэйсіма ў якасці «саветніка» ў часе перагавораў урада з судэцка-нямецкай партыяй.

АНТЫФАШЫСЦКІ ДЭМАНАСТРЦЫ У СУДЭТА-НЯМЕЦКАЙ ВОБЛАСЦІ

ПРАГА, 26 ліпеня. (БЕЛТА). Учора ў гарадах Судэцка-Нямецкай вобласці адбыліся антыфашысцкія дэманстрацыі. У горадзе Зімбаўр (каля граніцы) не спадзячы на правакацыі гонайцаўскіх штурмавікоў, у дэманстрацыі, праводзенай усімі антыфашысцкімі арганізацыямі акругі, прымаў удзел 2 тыс.